



Калі вясковая хата
заняйдбаная



Як мару зрабіць
справай жыцця



«Сацыяльна
небяспечная» —
не прысуд

ТЭМА ТЫДНЯ

ПОЎНЫ АСАРТЫМЕНТ

Ці магчыма выраўняць узровень сельскага і гарадскога гандлю?



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА

АДЗІН з найважнейшых аб'ектаў у кожнай вёсцы — безумоўна, крама. Гэта месца, дзе людзі могуць набыць усё неабходнае або заказаць яго прывоз, куды сцякаюцца ўсе мясцовыя навіны.

Але важная як сама па сабе наяўнасць крамы, так і якасць, разнастайнасць тавараў, якія яна прапануе. Толькі ў мінулым месяцы гэта тэма двойчы ўзнімалася на самым высокім узроўні.

У НАГУ З ЧАСАМ

ПОРУЧ З ІНФАРМАЦЫЙНЫМІ ТЭХНАЛОГІЯМІ

Магілёўскія дэпутаты ацанілі патэнцыял вобласці ў сферы тэлекамунацыйнай інфраструктуры

ІТ-тэхналогіі ўсё больш актыўна ўкараняюцца ў наша жыццё. Яны прымяняюцца ў сістэмах адукацыі, ЖКГ, аховы здароўя, іншых сферах дзейнасці і дазваляюць істотна эканоміць час і грошы. У сваім сёлетнім Пасланні беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка адным з галоўных напрамкаў назваў паўсюднае ўкараненне новых інфармацыйных тэхналогій. У Магілёўскай вобласці падсумавалі, што робіцца ў гэтым кірунку, і намецілі шляхі далейшага ўдасканалення. Пытанне аб мерах, якія прымаюцца выканаўчымі і распарадчымі органамі вобласці па будаванні і развіцці ў грамадстве тэлекамунацыйнай інфраструктуры, было разгледжана на трыццатай сесіі абласнога Савета дэпутатаў.

Яшчэ да пачатку пасяджэння ў фае канферэнц-залы можна было ўбачыць прыклады прымянення інфармацыйных тэхналогій школамі, устаноўмі аховы здароўя, прадпрыемствамі, якія ідуць у нагу з часам і актыўна ўкараняюць на сваіх тэрыторыях усё самае найноўшае і перадавое. Напрыклад,

відзакамеры вучэбнай лабараторыі «Заасад» **Магілёўскага агралесатэхнічнага каледжа імя К. Арлоўскага** дазваляюць у рэальным часе дэманстраваць на ўвесь свет, як жывуць жывёлы ў Буйніцкім заасадзе. — Нас можна ўбачыць у любым куточку зямлі — Амерыцы, Афрыцы,

Аўстраліі, — з натхненнем расказаў дырэктар установы **Георгій МАЛІНОЎСКІ** пра плюсы відэасістэмы. — Наш гонар — зубры, гэта сапраўдныя волаты, равеснікі каменнага веку. Яны жывуць у натуральных умовах, 160 гектараў у іх распараджэнні. І ў той жа час мы актыўна прапановуем вельмі важную для чалавецтва ідэю: шануйце жывёльны свет, як гэта робім мы, беларусы.

Прадпрыемства «Белтэлекам», добра вядомае нам па шэрагу паслуг, перш за ўсё такіх, як ByFly і ZALA, дэманстравала свой новы трэнд — разумны дом.



2
стар.

4
стар.